

ПРАЗ ПОЛЫМЯ ВАЙНЫ: ДА 70-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ



Вядучы бібліограф
Нацыянальной бібліятэкі Беларусі

Вялікая Айчынная вайна Савецкага Саюза су-
праць фашистскай Германіі (1941–1945) займае асо-
бае месца ў сусветнай гісторыі. Гэта быў не проста
ўзброены канфлікт паміж дзяржавамі, а цэлая эпоха,
напоўненая радасцю перамог, гаркотай паражэнняў,
вялікімі стратамі, а таксама герайзмам, мужнасцю, са-
маахвярнасцю савецкіх людзей на фронце і ў тыле.

Усё больш і больш аддаляе нас час ад суроўых ва-
енных гадоў, аднак і сёння, калі назіраеца абвастрэн-
не паміж дзяржавамі і ў розных рэгіёнах узікаюць га-
рачыя крапкі, неабходна памятаць, кім і як быў выра-
таваны свет ад карычневай чумы фашизму. У нашай
краіне, дзякуючы намаганням улады, ажыццяўляеца
паглыбленая работа па вывучэнні падзеяў і ўроکаў
Вялікай Айчыннай вайны. Асаблівы размах яна набы-
ла ў сувязі са святкаваннем 70-годдзя з часу вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў.
Гэта юбілейная дата ўздымае вялікую хвалю грамад-
скага і навуковага інтарэсаў да гісторыі мінулай вай-
ны, абуджае гістарычную памяць пра тое, якой цаной
дасталася беларускаму народу перамога.

Чым далей адыходзіць у мінулае Вялікая Айчын-
ная вайна, тым глыбей мы асэнсоўваем значэнне
подзвігу беларускага народа, тым больш мы ўдзячны
воінам і працаўнікам тылу, мужнымі партызанамі і бяс-
страшнымі падпольшчыкамі, якія цаною свайго жыцця
забяспечылі шчаслівую і мірную будучыню нам, сваім
нашчадкам.

Тэма Вялікай Айчыннай вайны з'яўляеца адной
з галоўных у гістарычнай навуцы: яе вывучаюць і
даследуюць ваенныя спецыялісты, гісторыкі, дзея-
чы культуры. Штогод кніжныя паліцы папаўняюцца
навуковымі працамі, артыкуламі, мемуарамі, ўспамі-
намі ветэранаў, мастацкімі творамі, якія пашыраюць
уяўленне аб вядомых і малавядомых фактах і падзе-
ях ваеных гадоў. Своеасаблівым даведнікам па літа-
ратуры, прысвечанай падзеям Вялікай Айчыннай вай-
ны, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі, з'яўляе-
еца падрыхтаваны Нацыянальной бібліятэкай Бела-
русы бібліографічны спіс «Праз полымя вайны: да
70-годдзя вызвалення Беларусі» («Новыя кнігі: па
старонках беларускага друку», 2014, № 5, дадатак).

Спіс пачынаеца ўказам № 230 Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 20 мая 2013 г. «О подготов-
ке и проведении празднования 70-й годовщины ос-
вобождения Республики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков и Победы советского народа в
Великой Отечественной войне». У выданні па раздзе-

лах змешчана найбольш значная і цікавая літаратура,
прысвечаная цяжкім ваенным гадам, ад трагічнага
1941-га да пераможнага 1945-га.

У раздзеле «Подзвігі і страты 1941 г.»
прадстаўлены матэрыялы, у якіх гаворыцца пра
абарончыя баі на пачатку вайны. На Беларускім на-
прамку наступала самая магутная групоўка нямецкіх
войск – група армій «Цэнтр», якая ўжо ў першыя дні
вайны нанесла знішчальны ўдар па пагранічных за-
ставах, штабах, вузлах сувязі, чыгунках, мастах і
раёнах дыслакацыі асноўных часцей і злучэнняў За-
ходняй асобай ваеннай акругі. Жахлівія, цяжкія дні
паражэнняў перажыў беларускі народ разам з Чыр-
вонай Арміяй летам 1941 г. Нягледзячы на ўпартас-
туплівасць войск Заходняга фронту, вораг хут-
ка прасоўваўся ў глыб краіны, і да пачатку верасня
ўся тэрыторыя Беларусі была акупіравана немцамі.
Аднак ужо ў першыя дні вайны савецкія салдаты
прадэманстравалі мужнасць, стойкасць і герайзм,
якія сталі залогам будучай перамогі. Абарончыя баі
за Брэст, Магілёў, Гомель, Мінск, герайчныя абарона
Брэсцкай крэпасці паклалі пачатак зрыву «маланка-
вой вайны».

Вялікі ўклад у Перамогу над нямецка-фашистскімі
захопнікамі ўнеслі партызаны і падпольшчыкі, якія
змагаліся ў варожым тыле. У раздзеле «Народная ба-
рацьба на акупіраванай тэрыторыі» прадстаўлены
звесткі аб крывацах, прысвечаных партызанскаму і
падпольнаму руху на Беларусі. У раздзел уключаны
документы, у якіх адлюстравана дзейнасць Белару-
скага штаба партызанскага руху, а таксама бараць-
ба прадстаўнікоў розных нацыянальнасцей СССР і
антыфашистаў з краін Еўропы ў партызанскіх атра-
дах і падпольных арганізацыях Беларусі. Змешчаны
артыкулы, прысвечаныя медыцынскому забеспячэн-
ню партызанскіх фарміраванняў, падпольнаму друку,
самаробнай зброі партызан.

Днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх
захопнікаў лічыцца 3 ліпеня 1944 г. У гэты дзень во-
раг пакінуў Мінск. Аднак выгнанне гітлераўцаў з
акупіраванай тэрыторыі Беларусі пачалося значна
раней – восенню 1943 г. Адразу пасля перамогі ў Кур-
скай бітве Чырвоная Армія разгарнула наступленне
ад Невеля да Чорнага мора. На цэнтральным участ-
ку фронту, пераадольваючы ўпартасць супраціўленне
ворага, савецкія войскі выйшлі да ўсходніх раёнаў
БССР. Пра фарсіраванне Дняпра, вызваленне пер-
шых беларускіх гарадоў і вёсак, асенняе наступленне

на Віцебск і Гомель, наступальныя баі савецкіх войск зімой 1944 г. апавядаецца ў раздзеле «**Асенне-зімовае наступленне 1943–1944 гг.**».

Вырашальнае значэнне для канчатковага вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў мела Беларуская аперацыя 1944 (кодавая назва «Баграціён»). Яна адыграла рашающую ролю ў выгнанні захопнікаў з тэрыторыі Беларусі і СССР, адкрыла шлях да вызвалення Еўропы і стала пралогам Берлінскай бітвы, у выніку якой была знішчана гітлераўская Германія і дасягнута Вялікая Перамога. У раздзеле «**Беларуская аперацыя 1944**» чытачу прапануюцца крыніцы, якія змяшчаюць звесткі пра падрыхтоўку, правядзенне і вынікі гэтай аперацыі.

Беларускі народ ніколі не забудзе тых, хто абараніў ад ворага нашу краіну, хто загінуў, вызволяючы гарады і вёскі рэспублікі. Ніколі не сатруцца з памяці бязвінныя ахвяры фашизму – дзеці, жанчыны, старыя, забітыя і зажыві спаленыя ў родных хатах, знішчаныя ў канцэнтрацыйных лагерах. Брэсцкая крэпасць, Хатынь, Мінскае гета і тысячы іншых месцаў памяці, увасобленых у граніт і бронзу, дазваляюць сучаснікам дакрануцца да трагедыі мінулай вайны. «**Паклонімся вялікім тым гадам**» – так называецца апошні раздзел спіса, у якім гаворыцца пра помнікі, мемарыялы, архітэктурна-скульптурныя комплексы, якія захоўваюць памяць пра вайну, ушаноўваюць доблесць і мужнасць савецкіх воінаў і партызан. Асобнае месца ў гэтым раздзеле адводзіцца буйнейшай навуковай і культурнай установе – Беларускаму дзяржаўнаму музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Адкрыты ў Мінску ў каstryчніку 1944 г., ён стаў галоўным сховішчам ваенных рэліквій у рэспубліцы, адным з вядучых цэнтраў патрыятычнага выхавання маладога пакалення.

Бібліографічны спіс «**Праз польмія вайны: да 70-годдзя вызвалення Беларусі**» будзе цікавы гісторыкам, выкладчыкам гісторыі агульнаадукацыйных школ, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў, навучэнцам і студэнтам, а таксама ўсім, хто захапляеца герайчным мінулым краіны. У спіс уключаны дакументы, якія былі выдадзены, у асноўным, у апошнія дзесяць гадоў. У ім змешчаны працы такіх вядомых гісторыкаў як Б.Д. Далгатовіч, Э.Р. Іофэ, А.А. Каваленя, С.Я. Новікаў і інш. Бібліографічныя звесткі аб крыніцах у выпадку неінфарматыўнасці назвы дапоўнены анатацыямі, што дазваляе карыстальніку зарыентавацца ў мностве пропануемых матэрыялаў і выбраць неабходныя дакументы. Усе раздзэлы спіса забяспечаны невялікімі нарысамі, якія дапамагаюць чытачу сістэмназаваць свае веды па гісторыі. Азнаёміцца з пропануемым спісам можна ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ці ў любой публічнай бібліятэцы краіны.

Summary

Presents information about the bibliography of publications dedicated to the events of the Great Patriotic war, which was published in the bulletin “New book: on the pages of Belarusian press” (2014, № 5).